

## **ПАВАЖАНЫЯ НАЗІРАЛЬНІКІ!**

**Вы з'яўляецеся ўдзельнікамі кампаніі нацыянальнага доўгатэрміновага назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі “Правабаронцы за свабодныя выбары”.**

**Гэта каманда аднадумцаў і прафесіяналаў, перакананых у тым, што Беларусь не можа лічыцца прававой дзяржавай, пакуль у ёй не адбываюцца свабодныя і справядлівыя выбары, адпавядаючыя міжнародным стандартам.**

**Мы рады Вас вітаць у нашай камандзе.**

**Менавіта ад працы доўгатэрміновых назіральнікаў залежыць, наколькі наша місія будзе паспяховай. У выніку нашай працы мы зможам зрабіць высновы: ці былі выбары ў Беларусі прыкладам свабоднага волевыяўлення беларускага народу, ці прайшлі з грубейшымі сістэмнымі парушэннямі.**

**Мы не прадстаўляем ніводнага з кандыдатаў, мы баронім права грамадзянаў Беларусі самім абіраць сабе ўладу.**

**Да працы нацыянальных незалежных назіральнікаў ставяцца з вялікай павагай і цікаўнасцю, наша кампанія за часы сваёй працы з 2008 года зарэкамендавала сябе як прафесійная і аб'ектыўная.**

**Да нашых высноваў існуе вялікая ўвага калег з міжнародных місій па назіранні – БДПЧ АБСЕ, ПА СНД, а таксама амбасадаў, нацыянальных і замежных СМІ. Нашы ацэнкі і выказванні ўважліва аналізуюць і беларускія ўлады.**

**Таму мы павінны ўстрымлівацца ад ацэнак, паводзінаў, якія супярэчаць прынцыпам незалежнага назірання.**

**Мы заклікаем Вас быць бесстароннімі, стрыманымі і адказнымі.**

**Кіраўніцтва кампаніі “Правабаронцы за свабодныя выбары” будзе імкнуцца зрабіць Вашу працу максімальна зручнай і бяспечнай.**

1. Удзельнік маніторынга не можа ўваходзіць у выбарчыя штабы палітычных партый, асобных кандыдатаў, а таксама аказваць любую дапамогу, скіраваную на іх вылучэнне ці агітацыю.
2. Удзельнік маніторынга павінен аформіць свае паўнамоцтвы назіральніка ў парадку, які ўстаноўлены заканадаўствам, мець пры сабе пасведчанне асобы.
3. Удзельнік маніторынга павінен выконваць свае абавязкі падчас усяго перыяду правядзення выбарчай кампаніі, галасавання і правядзення падліку галасоў.
4. Удзельнік маніторынга павінен захоўваць строгую бесстароннасць пры выкананні сваіх абавязкаў і ні ў якім разе не можа выказваць перавагу ў адносінах да партый, кандыдатаў ці адносна якіх-небудзь спрэчных пытанняў, якія ўзнікаюць падчас выбараў.
5. Удзельнік маніторынга павінен выконваць свае абавязкі ў ненавязлівай манеры і не павінен умешвацца ў выбарчы працэс.
6. Назіральнік мае права камунікаваць з СМІ, даваць каментары і ацэнкі толькі ў межах сваёй тэрытарыяльнай прыналежнасці.
7. Удзельнік маніторынга, які мае паўнамоцтвы назіральніка, можа задаваць пытанні прадстаўнікам выбарчых камісій і органаў улады, прыцягваць іх увагу да невыканання заканадаўства, у тым ліку – падаваць скаргі ва ўстаноўленым парадку.
8. Высновы і заключэнні ўдзельніка маніторынга павінны быць заснаваны на асабістых назіраннях ці на выразных і пераканаўчых фактах і доказах.
9. Удзельнік маніторынга не павінен падвргаць сябе празмернай рызыцы.

*Дадзены Кодэкс распрацаваны дзеля таго, каб паводзіны ўсіх удзельнікаў сістэмы маніторынгу адпавядалі высокім прафесійным і асабістым стандартам.*